

### Аб дапамогах сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей

З 1 мая 2021 года ў Рэспубліцы Беларусь павялічыліся памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Гэта звязана як з павелічэннем сярэднямесячнай заробтнай платы работнікаў (далей-СЗП), так і з ростам бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (далей – БПМ).

Дапамогі будуць выплачвацца ў наступных памерах: аднаразовую дапамогу ў сувязі з нараджэннем першага дзіцяці - **2732.70 руб.** (10БПМ); пры нараджэнні другога і наступных дзяцей – **3 825.78 руб.** (14БПМ);

дапамога жанчыне, якая стала на ўлік у арганізацыі аховы здароўя Рэспублікі Беларусь да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці - **273.27 руб.** (1БПМ)

Штомесечная дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў:

на першае дзіця - **472.92 руб.** (35% СЗП)

на другое і наступных дзяцей - **540.48 руб.** (40% СЗП)

на дзіця – інваліда - **608.04 руб.** (45%СЗП)

Штомесечная дапамога на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (прызначаецца сем'ям, якія выхоўваюць адначасова дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў і ад 3 да 18 гадоў) - **136,64 руб.** (50% БПМ). Дапамога выплачваецца на сям'ю адно і не залежыць ад колькасці дзяцей, старэйшых за 3 гады, якія выхоўваюцца ў сям'і.

Штомесечная дапамога на дзяцей, старэйшых за 3-х гадоў з асобных катэгорый сем'яў складае:

на дзіцяці-інваліда, старэйшых за 3 гадоў – **191.29 руб.** (70% БПМ).

на астатніх дзяцей старэй 3 гадоў - **136.64 руб.** (50% БПМ)

Асобам, адначасова якія маюць права на дапамогу на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў і на дапамогу на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў, прызначаецца і выплачваецца адзін від дапамогі па іх выбару.

Звяртаем увагу, што з 1 студзеня кожнага года пераглядаецца права на дапамогу на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў. Для гэтага ў камісію па назначэнню дапамог неабходна падаць заяву і дакументы, названыя ў п. 2.12 пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200. У поўнай сям'і дапамога прызначаецца па месцы працы маці, а калі яна не працуе - па месцы працы бацькі. Калі бацькі працуюць у камерцыйных арганізацыях з колькасцю работнікаў да 15 чалавек уключна або ў індывідуальных прадпрымальнікаў, дапамога прызначаецца ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства.

Дапамога на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў прызначаецца сем'ям, у якіх выхоўваецца дзіця-інвалід ва ўзросце да 18 гадоў; выхоўваецца ВІЧ-інфікаваны дзіця ва ўзросце да 18 гадоў; бацька (айчыма) праходзіць тэрміновую ваенную або альтэрнатыўную службу; абодва бацькі з'яўляюцца інвалідамі I або II групы, а таксама, калі адзін з бацькоў з'яўляецца інвалідам I групы, а другі ажыццяўляе догляд за ім.